

ПЕРВАЯ ЗЫМЕНА

№ 184 (1151) ПЯНДЗЕЛАН, 11-га жніўня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК Менскага АК ЛКСМ БССР
 УМОВЫ ПАПДПСКІ:

1 месяц	80 кап.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС НАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Кашт аэбнага № 2 кап.

Вось 3-за каго...

Гэтымі днямі „Комсомольская Правда“ занесла на чорную дошку ЦК ЛКСМБ за няпрысылну апошнім ў ЦК УселКСМ звесткам аб праробленай камсамольцамі рабоце п'янага паходу на сілос.

На гледзячы на шматлікія катэгорычныя патрабаванні з боку ЦК ЛКСМБ дзеньнашняга дня МЕНСКІ, АРШАНСКІ, МАГІЛЕўСКІ І ПАЛАЦКІ АК ЛКСМБ не аведамілі ЦК ЛКСМБ вынікаў сваёй работы па сілосаванню. ВОСЬ 3-ЗА КАГО КОМСАМОЛІЯ БЕЛАРУСІ АПЫНУЛАСЯ НА ЧОРНАЙ ДОШЦІ.

У поход супроць спадчыны мінулага

Комсамол узяў шэфства над правядзеннем усеагульнага навучання

Рашэнні парт. з'езду павінны быць выкананы

Пастанова Бюро ЦК УселКСМ аб удзеі камсамолу ў правядзенні ўсеагульнага абавязковага пачатковага навучання

Центральны камітэт партыі пастановам з 1930—31 г. паўсамастасна абавязковае пачатковае навучанне дзяцей на ўзросце 8-9-10 гаў у паслядоўным распаўсюджванні абавязковага пачатковага навучання для дзяцей 11 год у 1931—32г. Увесці з 190-31 г. абавязковае пачатковае пераорткаў (ад 11 да 15 гаў, якія не прайшлі курсу пачатковага навучання; 2-х галявых і 1-га галявых школ—курсы.

Паступіць з 190-31 год да ўвядзення ўсеагульнага абавязковага навучання ў аб'ёме школы сямігадкі ў гарадах, фабрычна-заводскіх раёнах і рабочых пасёлках, у сельскай аб'язковага навучання ў школе-самігодцы для тых, якіх сёла канчаюць пачатковую школу І ступені.

Забяспечыць аб'явіваю ўвагу на раз'ясненне фабрычна-заводскіх сямігадкаў.

Паступіць разгортванне школ для дзяцей моладзі (як дзённых, так і вечэрніх) з такім разлікам, каб да канца п'яцігодкі апаці імі асноўную частку колгаснай моладзі).

Партыя павінна аб'явіваю ўсеагульнае абавязковае пачатковае навучанне ў краіне мае вялізнае значэнне ў справе камуністычнага выхавання шырокай масы, ліквідацыі анархічна-гандлярскага пачатковага навучання, асабліва ў сельскай частцы культуры і адукацыі.

Партыя павінна аб'явіваю ўсеагульнае абавязковае пачатковае навучанне ў краіне мае вялізнае значэнне ў справе камуністычнага выхавання шырокай масы, ліквідацыі анархічна-гандлярскага пачатковага навучання, асабліва ў сельскай частцы культуры і адукацыі.

Гэтую рэвалюцыйную задачу марксісцка-лэнінскае партыя павінна вырашыць толькі пры шырокай падтрымцы ўсёй пролетарскай грамадзянскай, разгартваючы культуру працоўных мас за ўсеагульнае абавязковае навучанне. Паставіць пэўныя задачы ў галіне культурнай і адукацыйнай зацэпляваючы самыя кроўныя інтарэсы падрастаючага пакалення.

Дзяці кажуць: „У краіне няспыненнай пабудоваў камуністычнаму грамаду і магчыма, каб партыя дала пэўны адказ, ці каб кінуць вядомую частку працоўных мас за гэтую справу. Для гэтага патрэбна, каб само малалетства ўзялося за гэтую справу.“

Камунізм месціцца ў тым, каб гэты момант, тым юнакі і дзяўчкі, якія ўзяліся ў саюз моладзі, казалі: „Гэтая справа, мы аб'явіаемся і выйдзем у вясці, каб ліквідаваць няспыненнасць, каб нашо падрастаючае пакаленне ня мела няспыненнасці.“

Памітаючы запавед Ляніна, што „камуністычнай моладзі павінен быць уларнай група, якая ва ўсякай рабоце аказвае сваю дапамогу, працягваючы і разгартваючы сваю культуру і інтэлектуальны камітэт УселКСМ павінен аб'явіваю шэфства камсамолу над правядзеннем усеагульнага абавязковага навучання.

Задача шэфства камсамолу ў тым, каб аб'явіваю творчасць, ініцыятыву і сілы мільянаў мас дарослых, якіх дзяцей на перамогу цёмнага і апацічнага пачатковага навучання. Камсамол павінен дабіцца, каб найвялікшая частка культурнай рэвалюцыі стала рэвалюцыяй у роднай кожнаму працоўнаму, арганізаваўшы такім чынам „ўсеагульнае шэфства“ і дапа-

могу самых шырокіх працоўных мас і ўсіх грамадзка-політычных арганізацый справе ўсеагульнага навучання.

Неабходна:

1. Неадкладна сіламі лёгкай кавалерыі і камсамольцаў арганізаваць усеагульную праверку і атоўнасці дзевяцігадовага ўвядзення ўсеагульнага навучання.
2. Неадкладна шырока разгарнуць работу па падвадзеньню матар'яльнай баз, якая забяспечвала б ажыццяўленне ўсеагульнага пачатковага навучання, для чаго: дабіцца максімальнага прыцягнення сродкаў гаспадарчых арганізацый, коопэрацый, профсаюзаў, грамадзкіх арганізацый і працоўных арганізацый сіла і камсамольцаў і моладзі з шырокім прыцягненнем дарослых „суботнікі“, тыдні рамонту школы, школьнага інвентара, загадоўкі паліва і г. д. Камсамольскія арганізацыі павінны працягнуць больш энэргіі і насто лівацца ў барацьбе за забяспечанне школ абсталяваннем і навучальна-дапаможным матар'ялам. Неабходна забяспечыць будаўніцтва новых школ праз адпаведныя органы будматэрыяламі.
3. Сіламі моладзі засеяць восенню 1930 г. і вясной 1931 г. звыш пляну ня менш 100000 новых гаў зямлі „культурных гектараў“, ураджаі з якіх павінен пайсці на патрэбы школы да гэтага сяляны.
4. Дапамагчы саветам і АНА правесці пачатковыя вучот усіх дзяцей школьнага ўзросту і абследаваць матар'яльна-бытавыя ўмовы іх жыцця, каб выявіць прычыны, якія перашкаджаюць навастанню школы. Разгарнуць самую шырокую разгартваную работу сярод адсталых слабаінтэлектуальных (асабліва жанчын), якія не даць сваім дзеціма магчымыя навастанні школы.
5. Дабіцца за рату ў адпаведныя групы тых вучняў, якія выбылі з школы.
6. Ор аказваць масавую работу па аказанню матар'яльнай дапамогі бядавейшай частцы вучняў: арганізацыі грамадзкага падвозу дзяцей якіх жыць далека ад школы; стварэнне агульна-жыццёва і нагляджак. Арганізаваць дапамогу адстаючым вучням з тым, каб зусім ліквідаваць другагодніцтва.
7. Ужо ў наступным навучальным годзе дабіцца рашучага зруху ў справе ператварэння школы ў сапраўдную працоўную політэхнічную школу, прымаванання кожнай школы да працтвемства савгасу і колгасу, стварэння пры школах рабочых пакояў і майстэрняў, абору для іх абсталявання, непатрэбнага прадпрыемствам, дапамогі ў арганізацыі с.г. работ пастаючкі вонятаў і г. д.
8. Маладыя кваліфікаваныя рабочыя фабрык, з волаў і савгасаў, трактарысты і кваліфікаваныя работнікі МТС і колгасаў павінны вылучыць брыгады добраахвотнікаў, кіраўнікоў працоўнымі заняткамі дзяцей, і ўцягнуць у гэту справу дарослых рабочых і спецыялістаў.
9. Камсамол павінен забяспечыць арганізацыю камуністычнага выхавання тых новых мільянаў дзяцей, якіх прыдуць сёла ў школу. Маж тым, больш адной трэці ўсіх школ на вёсках знаходзяцца па-за ўсімі ўлікам піонерскай арганізацыі.
10. ЦК прапануе ўсім бюро ДКО распаўсюдзі і практычна правесці ў жыццё мерапрыемствы, якія забяспечваюць ахоп усіх без выключэння вясковых школ улівам і работай піонерскай арганізацыі. Найлепшым сродкам камуністычнага выхавання з'яўляецца грамадзка-карысная работа. Таму ЦК абавязвае ДКО забяспечыць уцягненне нааоўна ўсёй школьнай дзятвары ў актыўны ўдзел у важнейшых гаспадарча-політычных кампаніях (пасеў, хлебазагатоўка, агітацыя за колгасы, барацьба за прамфіліяцыю,

збор утыльсыравіны, перавыбары саветаў і г. д.), Дзеці, якія ўжо знаходзяцца ў школе, павінны быць уцягнены ў работу па ўсеагульнаму пачатковаму навучальна—дапамога ва ўчобе дзяцей, дапамога адстаючым, зварот адсеяўшыся, дзятвця наказы і патрабаванні да саветаў, фабрык, колгасаў і г. д., клопаты аб бядавейшых і аварыяшых, ашчадных адносін да школьнай маемасці, арганізацыя калектыўнага карыстання падручнікамі, барацьба за рабочы пакой і зямельны вузастак для школы, за „культурны га“, для стыпендыяльнага фонду і г. д.—на ўсёй гэтай справе камсамол і піонеры павінны здолец мобілізаваць усю масу—14 млн. школьнаў ператварыць іх у агітатараў ўсеагульнага культурнага ў.

8. Камсамольскія арганізацыі павінны акружыць настаўніка сваёй увагай і клопатам, узяць пад свой кантроль справу забяспечанні яго харчамі і таварамі па рабочым нормам, з усёй ірасцію змагацца супроць скажэння лініі партыі ў адносінах да настаўніцтва, ахоўваючы права настаўніка, не дапускіць ачыну настаўніка ад школьнай работы для выказання тэхнічных даручэнняў і г. д. Камсамол павінен паказаць усім вясковым арганізацыям прыклад павягі да настаўніцтва і практычнага ажыццяўлення ўказанняў Ляніна што „народны настаўнік“ павінен быць настаўлен у нас на такую вышыню, на якой не стаіць і н можа стаць ні ў вольнай буржуазнай краіне. Патрэбна стварыць такія ўмовы, каб кожны адданы савецкай уладзе настаўнік мог у любую хвіліну прыбець у камсамольскую ячэйку з цвёрдай узаўвешанасцю, што ён знойдзе там моцную апару і падтрымку ў сваёй рабоце.

9. Цэнтральны Камітэт УселКСМ прымае да вынавання рашэнне ЦК УселКП(б) аб тым, каб:

а) Прыняць меры па ўзмацненню камуністычнага і рабочага ядру сярод педагогічных кадраў. Прапанаваць ЦК камсамолу на працягу 3 год вылучыць і накіроўваць у парадку мобілізацыі штогод з ня менш 20.000 членаў УселКСМ для работы ў школах ўсеагульнага навучання і для камплектавання і падзавучальнага асноўнага і прапанаваць масовым арганізацыям на падставе асобай раз'ясненні ЦК разгарнуць кампанію па абору лепшых камсамольцаў і асабліва піонэр-работнікаў, на педагогічную работу ў падзавучальныя ўстановы.

б) Ажыццявіць усеагульнае абавязковае пачатковае навучанне можа быць дасягнута пры ўмове развіцця шырокай інтэлектуальнай і самадзейнасці ўсёй пролетарскай грамадзкасці і найбольш актыўнага дапамогі партыі з боку камсамолу ў кіраўніцтве і правядзенні ўсеагульнага абавязковага навучання, у адпаведнасці з чым ЦК УселКСМ пастанавіла:

а) Прапанаваць усім арганізацыям УселКСМ правесці шырокую грамадзка-політычную масавую кампанію па гаспадарчым рашэнню ЦК УселКП(б) і значнага ўвядзення ўсеагульнага абавязковага пачатковага навучання.

б) Абавязваць усе камітэты і ячэйкі саюзу неадкладна аб'явіваюць рашэнне ЦК УселКП(б) аб ўсеагульным пачатковым навучанні і ЦК УселКСМ аб прыняцці шэфства з распрацоўкай канкрэтнага пляну ажыццяўлення шэфства камсамольскіх арганізацый над правядзеннем усеагульнага абавязковага пачатковага навучання.

в) Выступіць застрэльшчыкам грамадзкай ініцыятывы і самадзейнасці, арганізуючы культурнае, сацыяльна-адукацыйнае, ударны рух шэфства прадпрыемстваў і колгасаў над школамі, грамадзкая працяга і г. д. за правядзенне рашэнняў ЦК УселКП(б) у жыццё.

г) Вылучыць кадры работнікаў саюзу і піонэрруху для актыўнага ўдзелу ў камітэтах сад ейнічання ўсеагульнага навучання, саветах садзейні-

Гранд'ёзны прадвыбарчы мітынг у Гамбурзе

Выступ ельне сэкратара ЦК нямецкай кампартыі тав. Тэльмана

БЭРЛІН, 9. У Гамбурзе адбыўся скаротаны мітынг прадвыбарчы мітынг, на якім з прамовай выступіў сэкратар ЦК нямецкай кампартыі тав. Тэльман.

Мітынг меў нябывалы памер для Гамбурга размеры. Самы буй-

Індыя ў агні паўстання

Паўстанцы працягваюць пасьля сваёга наступлення на горад Пешавар

Сутычкі паміж атрадамі паўстанцаў і ангельскімі войскамі адбываюцца ў адной млі ад гораду

ЛЕНДАН, 8. Паўстаўшае супроць ангельскіх імперыялістыч у паграічнай правінцыі Індыі племя афрыдылу працягвае наступленне на Пешавар.

Спробы ангельцаў падаць паўстанцаў шляхам паветраных бомбардыровак паўстаўшых вёсак не далі вынікаў. Да афрыдылу далучылася племя оракван.

Паўстанцы, якіх налічваюць 10 тысяч байцоў, набліжаюцца да Пешавару. Сутычкі паміж атрадамі паўстанцаў і ангельскімі войскамі адбываюцца ў адной млі ад гораду. Ангельскія аскадрылькі рыхтуюцца да новай бомбардыроўкі вёсак афрыдылу, дзе зараз засталіся толькі жанчыны і дзеці.

Турмы, арышты і расстрэлы

ЛЕНДАН, 8. Ангельская ўлада ў Індыі працягвае масавыя арышты ўдзельнікаў кампаніі грамадзянскага непадслухэнства. У пачатку ліпеня лік арыштаваных нацыяналістаў дасягнуў 7.000.

Усе турмы перапоўнены. Бомбэйская ўлада асыгнавала 615 тысяч рупій (рупія—када 75 кап.) для пашырэння турмаў. Арышты на сшыняюцца. 1-га жніўня ў адным Бомбэй было арыштавана 200 чалавек з ўдзел у забароненых дэманстрацыях. Пры рагоне дэман-

Цьвёрдалобія падрыхтоўваюцца да стварэння адзінага аграрнага фронту

ВЕНА, 8. Аграрная канферэнцыя сярэдня-еўрапейскіх краін у Варшаве якая павінна адбыцца ў канцы жніўня, расцэньваюцца як спроба стварыць аграрны блэк над кіраўніцтвам Мольшчы. Фашысцкая прэса Румыніі і іншых краін характарызуе ўсе гэтыя канферэнцыі як падрыхтоўку да стварэння адзінага аграрнага фронту ў сярэдняй Еўропе і на Балканах супроць са-

ведкага сельска-гаспадарчага эканоміста.

БЭРЛІН, 9. Орган партыі цэнтру „Германішэр“ адначасова з апаблікаваннем апошніх даных аб росце беспрацоўя падавае аб масавым перасяленні кваліфікаваных нямецкіх рабочых у СССР.

ЛЕНДАН, 9. У Ханькоу на спыненца сьвятанне брытанскіх і японскіх суднаў і войск.

Учора, а 6-й гадзіне ўвечары

АДКРЫЛАСЯ ПЕРШАЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ ВЫСТАЎКА СЕЛЬСКАЙ-ГАСПАДАРКІ І ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Учора а 6-й гадзіне ўвечары адкрылася і ўсебеларуская выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Мітынг у гонар адчынення выстаўкі, на які прыбылі дэлеацы-экскурсіі з розны раёнаў Беларусі і тысячы працоўных г. Менску, дырў наркамзём, БССР тав. РАЧЫЦКІ. З рапартам ураду БССР аб пэдудове выстаўкі выступіў дырктар выстаўкі тав. ДУБІНА.

Затым з прывітальнымі прамовамі выступілі сэкратар ЦК КП(б) т. ВАСІЛЕВІЧ, Нам. Старшыні ЦВК БССР т. ХАЦКЕВІЧ, нам. старшыні СНК т. БЭНЭК, камандуючы БВА т. ЯГОРАЎ, старшыня ЦСПСБ тав. РЫЖОЎ, рабочы-мэталісты т. НЕРОНСКІ колгаснік тав. АРПЕНКА і ад імя Менск КП(б) тав. ТАМАШЭЎСКІ.

(Падрабязна аб адчыненні выстаўкі—у заўтрашнім №)

ДВАНАЦАТАГА ПАЧЫНАЕЦА ДВУХТЫДНЁВІН

Ячэйкі савгасаў і колгасаў, пераклучайце сваю практычную працу на самаправерку, выкананьне і перавыкананьне плянаў сьвінагадоўлі

Комсамолія Случчыны і Заслаўшчыны,—вы адказваеце за становішча сьвінагадоўлі ў вашых раёнах
Ліквідујце ганебныя прарывы

З усёй рашучасьцю змагацца супроць сьвінагадоўлі і сьвінагадоўлі

Случыня прарывы—удар па сьвінагадоўлі БССР

Случыня адведзена вялікае і пачэснае месца ў справе разгортваньня сьвінагадоўлі параўнаўча з астатнімі раёнамі Беларусі. Так запісана паказчыкамі лічбаў у плянах Сьвінаводтэрсту, так павіна быць, але гэтага няма.

Будаўніцтва сьвінаводчых гаспадарак па Случчыне ўжо сарвана. Гэта не падлягае анікак сумневу. Крэдыты, якія былі адпущаны на будаўніцтва, не скарыстоўваюцца. З красавіка па кастрычнік месяц гэтага году на будаўніцтва сьвінаводчых раёну адпущена крэдытаў на 120900 рублёў, а выдаткавана іх толькі 39700 рублёў, г. зн.—32 проц. Ды і то, большасьць крэдытаў, узятых на сьвінагадоўлю, не скарыстаны па прызначэньню, а захоўваюцца на ашчадных кніжках.

Будаўніцтва сарвалася толькі таму, што пляны яго ў лепшым выпадку дэдаваліся толькі да праўдзеньня колгасаў, сярод колгаснікаў не папулярныя. Адгэтуть і думкі сярод колгаснікаў: „З сьвінарнікамі пасьпеём“. Адгэтуть і такія разважанні сярод колгаснікаў „Сялян!“: „Мы марым аб тым, каб палешыць быт колгаснікаў, пабудавача для іх дамы. А ад сьвінарнікаў якая нам карысьць?“

„Што нам за карысьць будавача сьвінарнікаў?“

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі не павялі сталі разгумачальнай кампанія супроць праўдзеньня кулацкай агітацыі. Ячэйкі на месцах не далі адтору такім разважаньням „Што нам за карысьць будавача сьвінарнікаў? Сьвіной дзяржава ўсё роўна забярэ, а мы застанемся бяз сала.“ Ідучы ў хвасце такіх настроў, партыйныя і комсамольскія ячэйкі аказаліся на кулацкім буксыры.

„Што можна на сьвечні дзень сказаць аб становішчы будаўніцтва сьвінарнікаў у раёне? Лічыць паказчыкі становішча—гавораць аб тым, што з 18 сьвінаводчых колгасаў будаўніцтва распачалося толькі ў 7, ды і то,—тэмп будаўніцтва ў гэтых колгасах такі-ж марудны, і непазаваротлівы як і раённыя арганізацыі і ўстановы ў пытаньні сьвінагадоўлі.“

Чакаюць помуль прыдзе добры дзядзька?

У працэсе разгортваньня будаўніцтва сьвінарнікаў у раёне, па колгасах былі разважаныя прыкладна такога парадку: „Будаваць нейкі сьвінарнік, ды крыць яго саламай—на чорта гэта? Вось каб пабудавача добры адцамантаваны, з жалезным дахам—там можна і сьвіной выкарміць.“

Гэтыя настроі надтрымліваюцца і работнікаў сьвінаводчых коопэрацыйных арганізацый. Гэта сапраўдны опортунізм і нежаданьне разгортваць будаўніцтва сьвінарнікаў. Нельга будавача сьвінарнікі, разлічваючы іх пэраду на невялькі год, у той час калі гэта пабудова патрабуе шмат дафіцыйных будаўнічых матэрыялаў. Сьвінарнікі павінны быць пабудаваны хутка і танна. Так патрабуе партыі і рабочая класа. А ў Слуцку знаходзіцца гора-тэарэтыкі, якія прыкрываюцца прыгожымі фраза-

мі, па сутнасьці адмаўляюцца ўзмоцненымі тэмпамі разгортваць будаўніцтва сьвінарнікаў.

У райпалітбюро і раймажыўбелсаюзах пануюць недапущальныя ліквідэцыйныя настроі, аб'язаныя з аб'яднаньнем гэтых саюзаў у адзіны райкоопсаюз. „Хутка будзе аб'яднаньне. А пакуль што можна нічога не рабіць і чакаць пакуль прыдзе новы дзядзька“.

Укомплектаваньне сьвінаводчых колгасаў раёну праходзіць вельмі марудна. На сьвечні дзень замалавана па колгасах толькі 420 сьвінаматак. Гэта, зусім мізэрная колькасьць ні ў якім разе ня зможа задаволіць патрэб сьвінаводчых колгасаў.

Выпаўшае зьвязно

Бядняцкія і сьрадняцкія пласты вёскі, дагэтуть ня ўступілішы ў колгас, выпалі з поля дзейнасьці



Кармёжка сьвіней

раённых арганізацый і устаноў у справе сьвінагадоўлі. Індывідуальны сэктар вёскі не ахоплен сталай растлумачальнай работай. Калі дзёндэ былі праведзены сходы па контрактацы сьвінаматак і сьвіней, дык паставы аб контрактацы засталіся на паперы. Заключаны ўмовы на контрактацыю ня выконваюцца.

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі, выпусціўшы з над свайго ўплыву ў пытаньнях сьвінагадоўлі індывідуальны сэктар вёскі і не арганізаваўшы шырокай растлумачальнай работы, дапусьцілі зрыў контрактацыі сярод сялян неколгаснікаў, даючы магчымасьць пранікненьня кулацкіх настроў.

Кармовая база не падрыхтавана

Аб гэтым лепш за ўсё скажуць лічбы. З 8200 рублёў крэдыту, адпущанага на сілосаваньне і пабудову сілосных ям і траншэй, скарыстана толькі 250 рублёў ці 3,04 проц. У колгасе імя Леніна комсамольцы, якія прадуць на сваіх гаспадарках па-за колгасам ня ідуць капача ям пад сілос

Нарада комсамольскага актыву, якая нядаўна адбылася, запісала ў сваіх паставоў:

„У справе сілосаваньня кармоў няма баявых тэмпаў. З усіх бяздзейнічаюць ячэйкі пры колгасах Старцэвічы, Бязвер-

хавачы, Падліпцы, Вольная Бель, сь, Кучана, Бокшыцы.

Можна прывесці шэраг прыкладаў, якія сьцьвярджаюць правае сілосаваньне і закладкі сілосных ям.

Выканаць паставы

За апошнія тыдні комсамольская арганізацыя раёну больш сур'ёзна і стала ўзялася за вырашэньне праблемы сьвінагадоўлі і сілосу. Бюро РК ЛКСМБ абавязала ячэйкі:

Кожнай ячэйцы выкарміць сваімі сіламі 100 сьвіней.

Узяць шэфства над савгасамі і колгасамі па сьвінагадоўлі, ствараючы ударныя брыгады з комсамольцаў.

Комсамольскім ячэйкам весці строгі контроль над будаўніцтвам сьвінарнікаў і скарыстаньнем сродкаў.

Нарада комсамольскага актыву мобілізавала ўвесь актыву

і ініцыятыву работнікаў у правадзеньні сілосаваньня і сьвінагадоўлі.

Райком комсамолу арганізаваў з комсамольцаў-профкольцоў і ЦПІ'аў цэю брыгаду сьвельяроў, якую накіраваў на будаўніцтва сьвінарнікаў у колгасах.

У колгасе імя Карла Маркса і савгасе „Івань“ па ініцыятыве комсамольцаў, з удзелам рабочай і колгаснай моладзі, праводзіцца суботнікі па капаньню сілосных ям і замаўненьню іх сілоснымі культурамі.

Організаваць сустрэчны плян сьвінагадоўлі

Згодна заданьню па колгасах, савгасах і індывідуальных сэктарах Слуцкага раёну ўстаноўлены ліміты ў суме 2900000 рублёў крэдыту на будучы гаспадарчы год. Комсамольскім ячэйкам ня толькі Случчыны, але і усёй Беларусі неабходна вараз-жа арганізаваць абгавараньне на месцах, у савгасах, колгасах і вёсках плянаў як будаўніцтва сьвінарнікаў, так і выкармкі і разьвядзеньня сьвіней з тым, каб усе магчымасьці былі скарыстаны і пляны перавышаны выкананы.

Скарыстаем вопыт вытворчасьці, па сустрэчнам прафіплянну. Комсамольскія камітэты і комсамольцы павінны быць застрэжычымі і арганізатарамі сустрэчнага пляну ад кожнага сьвінога станка да колгаса, ад колгаса па усёй коопэрацыйнай сістэме.

Заданьні разьмеркавалі

... паставілі крокі

Засл. ўшчына не пачула сыгналаў „Чырвонай Зьмены“

„Чырвоная Зьмена“ ня раз сыгналізавала аб прарывах ў Заслаўскім раёне на фронце сьвінагадоўлі і саблыва на фронце сьвінагадоўлі. Але сыгналы „Чырвонай Зьмены“ засталіся голасам у пустэчы. Раённыя арганізацыі не зрабілі належных вывадаў з гэтых сыгналаў. Сьвечні ў другі раз прыходзіцца сыгналізаваць аб гэтых прарывах.

Заслаўскі р-н—адзін з буйнейшых раёнаў жывёлагадоўлі ў Менскай акрузе. 6 колгасам: „Чырвоны Пагранічкі“, „Сталіна“, „Молатава“, „Будзёнага“, „Розы Люксембург“, „Зьвязда“ наданы сьвіназдохчы ўхіл.

У гэтых гаспадарках да 1-га кастрычніка 1930 г. павінна быць пастаўлена 1150 сьвінаматак.

Гэце заданьне Райм жывёласаюз спакойна разьвэрстаў па адзначаных 6 гаспадарках і на гэтым паставіў кропку. А там хоць трава не расьці.

Зараз мы маем такое становішча, што комплексаваньне колгасаў сьвінаваткамі абстаіць з-рук вон дрэнна. Праўду кажучы,—комплексаваньне яшчэ не распачалося. Кантрактацыя сьвіней па колгасах з несьвінаводчым ухілам, а таксама і сярод індывідуальных бядняк-сэрадняк гаспадарак па раёне правальваецца.

Сваю бяздзейнасьць у справе комплектаваньня сьвінаводчых гаспадарак сьвінаваткамі работнікі Раймажыўбелсаюзу мотывуюць тым, што ў раёне пануе чума.

Гэта было-б зусім пераканальным довадам, калі-б эпідэмія чумы панавала па усім раёне, але тут справа зусім ня ў гэтым. Справа ў тым, што чума пануе ў некалькіх сельсаветах і на працягу двух з паловай месяцаў ня прынята рашучых захадаў да яе ліквідацыі. Ірантыны, ізолятары не пабудаваны. Сьвіней трымаюць у брудзе, цёмных хлявох і тму хваробы ў такіх выпадках ня мінуць.

Чума ахапіла некалькі сьвінаводчых гаспадарак. У астатніх колгасах, якія вызначаны як сьвінаводчыя гаспадаркі, чумы няма. Зьвалася-б, што гэтыя гаспадаркі можна ўкомплектаваць сьвінаваткамі, але работнікі Раймажыўбелсаюзу, хаваючыся за аб'ектыўнымі прычынамі, комплектаваньня не праводзяць.

Справа з будаўніцтвам сьвінарнікаў і прыстасаваньнем старых будынкаў, а таксама будынкаў раскулачаных кулакоў, пад стаянку для сьвіней пастаўлена таксама ня лепш комплектаваньня.

Вязьлярныя грашовыя сродкі, адпущаныя дзяржавай на справу сьвінагадоўлі, не скарыстоўваюцца. У

раёне няма рабочай сілы, а бэ-нельга пачаць будаўніцтва. І толькі два: вызначаных колгасах пабудаваньства сьвінарнікаў і павяньне старых будынкаў Але ніцтва ідзе зусім слаба.

Сярод работнікаў раёну шкодныя думка, што немагчыма канань заданьне па ўкомплектаваньні сьвінаводчых гаспадарак сьвінаваткамі, а таму яно зніжана 1150 да 495.

Дрэньныя справы і зьвядзеньне кармовай праблемы. Сіласаваньне магло-б дапамагчы, але ў гэтым прамку нічога ня зроблена. Па намечана засіласаваць 3.500 тон най масы, але пакуль што ў выкапана толькі 14 сілосных ям—495 тон, і ніводнай тоны не асы-вана.

Гэтыя прарывы бачаць партыйныя і комсамольскія ячэйкі на чале КП(б)Б і РК ЛКСМБ. Але для дадзенай іх ініцыятыўнае пра-

Амаль ніводная ячэйка (за высьнем мястэчкавай) ня выкапала воднай сілоснай ямы. Ячэйкі ў сьвінаводчых гаспадарках пытаньняў нагадоўлі і сілосаваньня, а паставы ЦК ЛКСМБ аб сьвіна-доўлі не абгаварылі ні на сходах, ні ў бюро.

Прыведзеныя факты і лічбы на новішчы сьвінагадоўлі і сілосаваньня ў Заслаўскім раёне сыгналізавалі аб рэальнай небяспецы.

Да 1 кастрычніка засталася больш паўтара месяцаў. Абавязь сьвратарыятам ЦК ЛКСМБ дэ-навік па правяршы работы ком-сакіх ячэек ў справе сьвінага-доўлі і сілосаваньня павінен зрабіць пералом у Заслаўскай комсамольскай арганізацыі, павінен павярнуць са-ольскія ячэйкі тварам да сьвечня праблемы жывёлагадоўлі і асноўнага зьвязна—сьвінагадоўлі.

Комсамольцы ганебна стаюць ад падпісак

Плешчаніцы 9. (Ад вашых лістаў). Плешчаніцкі РК комсамолікай працы па распаўсюджваньні „5-годка ў 4 гады“ не праводзіць Камсамольцы ганебна адста-паапіскі.

Наглядаюцца вялікая вада-насьць колгаснікаў да пазы-

Напярэдадні XVI МК

Кітайскі комсамол на перадавых по-цыях нясавай барацьбы

(Канец. Па атак гл. ва ўчарашнім №)

Кітайскі комсамол, які арганізаваўся ў жнівні 1925 г. за пяць год існаваньня перажыў вылізарныя ўстраскі. З назначнай групы ў 1925 г. саюз вырас у 1927 г. у масавую арганізацыю, якая налічвае звыш 75.000 членаў і вядзе за сабою мільёны рабоча-сялянскай моладзі.

Часова перамога гомінданаўскай рэакцыі нанесла адчувальныя страты арганізацыі. Тысячы комсамольцаў былі пакараны сьмерцю. Саюз паўсюды панёс колёсальныя страты. У некаторых буйных арганізацыйных лік членаў зьменшыўся ў 10 і больш разоў. (Кантон, Чанша і інш.) Увогуле лік членаў саюзу зьменшыўся ў невялькі раз.

Іа гледзчы на вялічэзныя страты саюз ня сьмуніў рэвалюцыйнай барацьбы.

Кіруючая роля комсамолу і наступленьня рабочай моладзі, забастоўках, удзел моладзі ў першамайскіх і першажнівеньскіх (1929 г.) дэманстрацыях сьцьвярджаюць, што

саюз здолеў аправіцца ад нава-яму ўдару.

Зараз, ня гледзчы на шы-рэньне, кітайскі комсамол на-звыш 20 тысяч моцных бара-цаў.

У гэтых раёнах, дзе ўста-новіўся ўлада, комсамол вядзе роковую работу сярод сялянскіх дапамагаючы партыі пера-цяжкасьці, якія ўзьнікаюць створаных савецкіх раёнах. мольцы—самыя адважныя бойцы Чырвонай Арміі. Яны ідуць у бойку ў першых шэрагах і валоць за сабою сялянскую масу.

Умацаваўся саюз і ідэя-Эн аказаў кітайскай камуні-партыі значную дапамогу ў-бе з правай небяспэкай. У са-саюзу (пераацэнка сіл бур-мілітарных, недаацэнка сіл-ністычнай партыі і комсамол-правай ліквідатарскай групы Ду-сую ў компартыі і з конт-люцыйнымі групоўкамі кітай-самол здолеў па-большавіцу-ваць свае шэрагі.

КОМСАМОЛЬСКАМУ ЗЬЕЗДУ БЕЛАРУСІ-БАЯВЫ КОМСАМОЛЬСКІ ФІЛЬМ

Комсомол Беларусі мае выдатную і вялікую гісторыю. Але як прыкрасе, што мы ня маем ніводнага дакуманту гэтай гісторыі, што мы ня маем ніводнага літаратурнага твору, пра які-б можна было сказаць, што ён сапраўды адбівае гісторыю барацьбы і перамог нашага комсамолу, што мы ня маем, нават пры наяўнасці сваёй беларускай кіно-арганізацыі, ніводнага комсамольскага кіно-фільму, ні гістарычнага, ні адбіваючага сёньнешніх дзён нашай арганізацыі і яе ўдзелу ў найвяцейшай рэканструкцыі краіны.

Хутка адбудзецца X зьезд комсамолу. Зьезд будзе адзначаць нашы перамогі і прарэкі. На зьезд наша арганізацыя прынясуць усё тое, чым мы дабіліся за перыяд пераходу пералому. На зьездзе будуць фігураваць дзесяткі і сотні кінограм, на зьездзе, пэўна, будзе выстаўлена выстаўка, але мы ня будзем мець цэльнага, красамоўнага і адбіваючага дакуманту, які-б у гэтых момантах нашай работы і які-б маглі убачыць ня толькі дэлегацы ў Менску, але і ўся арганізацыя.

А такім дакумантам, такім рэальным зьездом, можа і павінен быць толькі комсамольскі кінофільм, бо толькі адно кіно ў нас можа сьвядзець уладае ўсімі наймагутнейшымі сродкамі вымаўленьня. Гэта павінна быць ня звычайны фільм, ня сьлюнявая мэлэдрама тыпу „Песні вясны“, пастаўленая адзінаццаці гадоў таму, а павінна быць сьціснута, моцная і выразная комсамольская карціна, адбіваючая і нашы перамогі і нашы недахопы ва ўсёй арганізацыі і нашы шчырыя імкненьні.

Які характар павінен мець гэты першы кіно-фільм комсамолу Беларусі?

Фільм не павінен насіць аніякае фантэзі, тэй, якую дасяцілі нашы спэцыялісты заўжды ўкладаючы ў матэрыял комсамольскіх фільмаў.

Ён не павінен быць фальшывым дакумантам, які ў адзін з вольных момантаў пасыла паседжаньні зьезду шыкаваць змораным дэлегантам.

Гэты фільм павінен насіць характар сьціснутага энтралянага пераходу, перакладзенай на мову кіно, ён павінен быць хвалючай і адбіваючай карцінай у поўным сэнсе гэтага слова. І раней за ўсё ён павінен быць строга дакуманталь-

ным фільмам, без усялякіх надуманых прывіцыйных інтрыжкаў і сапэлітэтных мэлэдрам, на якія заўжды так багаты нашы кіноарганізацыі.

Разьмер гэтага фільму не павінен перавышаць трох-пяці частак (фільм павінен быць максымальна сьціслы, скомпанаваны і выразны).

Тон карціны павінен быць патэтычным і разам з тым надзвычайна простым, а галоўнае — зразумелым масам.

Хто-ж і як павінен ствараць гэтую карціну?

Хто напіша сцэнарый?

Ня можа быць ніякай гутаркі аб тым, што купка сцэнарыстаў, купка адарваных ад жыцця эстэтыкаў не напіша прыемнага, злавальнага сцэнарыя.

Сцэнары павінны напісаць толькі самі масы. Павінны напісаць тыя, якія будуць дзельнічаць у фільме. Тыя, якія сьвядуць складальную частку наступленьня сацыялізму па ўсім фронце.

У напісаньні сцэнарыя павінен удзельнічаць уесь комсомол Беларусі.

Як-жа канкрэтна гэта трэба прапрацаваць?

Мы прапануем наступнае:

1. На працягу двух дзекад у „Чырвоную Зьмену“ павінен даслацца ічэйкамі, камітэтамі, групамі комсамольцаў, паасобнымі комсамольцамі, колгасамі, прадпрыемствамі — матэрыял, гэта значыць, паарабана распрацаванае апісаньне прадпрыемства, брыгады, ічэйкі, ударніка, коопэратыву, колгасу, камуны, савгасу, будаўніцтва, людзей, здарэньняў, фактаў класовай барацьбы, — словам усё таго выдатнага, што па думцы даслаўца трэба зьняць для дакумантальнага комсамольскага фільму, пры-

сьвечанага X-му зьезду ЛКСМБ, адбіваючага ўдзел беларускага комсамолу ў барацьбе за прамафіліяны, у барацьбе за сацыялістычную рэканструкцыю вёскі, у барацьбе за сацыялізм на ўсіх франтах і ва ўсіх кутках Беларусі, ад зьдзічэных палескіх балот да Полаччыны, ад Негарэлага да Краснова.

Гэты матэрыял, адбіваючы асобныя кавалкі нашай барацьбы, павінен друкавацца і абгаварвацца на старонках „Чырвонай Зьмены“ каб аб ім ведала ўся арганізацыя. Матэрыял павінен пісацца проста абгрунтавана, дзелавіта з лічбамі, з гісторыяй факту. Ён павінен быць напісаны так, каб упэўніваў, што гэта сапраўды трэба зьняць для кіно.

2. Гэтае абгаварэнне і дасылка матэрыялу павінна ўзварушыць Беларускае, якое, бязумоўна, пойдзе насустрач і прадставіць лепшыя рэжысёрскія сілы для гэтай справы.

Такі нябывалы патак ініцыятывы і творчасці мас сапраўды будзе залогам поспеху фільму.

Справа пастаноўкі такога дакумантальнага фільму вельмі адказная і цяжкая. Тэрмін застаўся кароткі. Трэба арганізавацца так, каб адразу ў „Чырвоную Зьмену“ сталі паступаць з усіх куткоў Беларусі, з усіх вёсак і гарадоў, з усіх ічэек матэрыялы таго, што трэба здымаць.

Нам думаецца, што нашы комсамольскія арганізацыі нашы ічэйкі падтрымаюць гэтую прапанову і сваім удзелам дапамоуць і ствараць свой сапраўды баявы комсамольскі фільм.

А. Калітэ, Г. Дамарацкі, Міх. Вярнікоўскі, Ал. Адашчык, А. Ашэровіч, Э. Каганская, Гурэвіч Ц., Глеэр Л. Мі і ін. Х. Бацьвін, С. Сьляпян.

Да X-годзьдзя 1-га зьезду ЛКСМБ

ЦК ЛКСМБ і рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“ у аўторак, 12 жніўня, а 7-й гадзіне ўвечары склікаюць нараду ўдзельнікаў 1-га зьезду ЛКСМБ

Запрашаюцца т. т.: РАТНЭР, ОЛІКЕР, ОЛІКЕР, ШТЭЙМАН (ЦП гарбароў), ТАХІЛЕВІЧ (ЦК КП(б)Б), ФРЫДЛЯНД (Падзіў 2) і Усе ўдзельнікі 1-га зьезду ЛКСМБ, якія знаходзяцца ў Менску.

Нарада адбудзецца ў памяшканьні рэдакцыі „Ч. З.“ (вуліца Карла Маркса, 38)

РЭДАКЦЫЯ „ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЭНЫ“

Восень заве на вучобу ўперад! А ў камітэтчык ў—сон: валяць усё чыста на піонэраў... Па бюрокра—агонь!

У пастанове ЦК партыі аб усеагульным навучаньні асабліва падкрэслена адказная роля комсамолу ў справе практычнага ажыццяўленьня ўсеагульнага абавязковага навучаньня. Але на справе далёка яшчэ на ўсе комсамольскія камітэты і ічэйкі распачалі аднаведную работу ў гэтым напрамку. Менскі Акружком комсамолу гэтай работай пачаў было займацца, правёў абследаваньне школьнай сеткі па горадзе з мэтай выявіць наколькі яна падрыхтавана да пачатку навучальнага году, але работа скончылася ня была з прычыны ліквіднасьці камітэты комсамолу працы па падрыхтоўцы да навучальнага году фактычна яшчэ зусім не пачыналі. Асабліва пазьвальным у гэтым напрамку зьяўляецца Бастрычнаўскі райком. АПО працаўнік якога на запытаньне аб тым, як падрыхтаваны школы раёну да пачатку навучальнага году, адказаў: „У нас па школах ёсьць піонэрскія форпосты, няхай іны і займаюцца гэтай справай!“

Адначасова трэба зазначыць, што тэндэнцыя зваліць усю працу па ўсеагульным навучаньні і падрыхтоўцы школ да пачатку занятак выключна на піонэрскія арганізацыі досыць выразна адчуваецца і ў іншых комсамольскіх арганізацыях.

Фрунзэўскі райком комсамолу замест таго, каб выпрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па ўдзелу ічэек у выкананьні дырэктывы аб усеагульным пачатковым навучаньні, абмежавалі толькі пастававай, якую ўсю справу па падрыхтоўцы да пачатку навучальнага году даручыў піонэрскаму бюро.

Нарэшце, трэба зазначыць, што Менскі акружком ведаючы аб ліквіднасьці акруг, ня прыняў належных захадаў, каб усю сваю працу, сваё часовае перадаць райкомам. Райкомы-ж ні ў якім разе ня могуць апраўдвацца бяздзейнасьцю Акружкому. Яны павінны былі не чакаючы цыркуляраў ад АК і ЦК ЛКСМБ, праводзіць працу па грунце пастаноў ЦК партыі.

ты і ЦК УсеЛКСМ, апублікаваных у друку.

Зараз, калі да пачатку навучальнага году засталіся лічаныя дні школьнай сеткі па горадзе зусім непадрыхтавана, на 30 проц. н скончан рамонт і абсталяваньне школьных будынкаў. Лічбу кты, якіх па горадзе будзе каля 500, ня забяспечаны памяшканьнямі. Няма інтэрнатаў для профшкол. Яшчэ да апошняга часу канкрэтна ня вырашана пытаньне аб арганізацыі пры школах гарацых сьнедаваньняў для вучняў. Нацыянальныя школы, асабліва лўрэйскія сямігодкі, не забяспечаны дастатковай колькасьцю падручнікаў на нацыянальнай мове.

Асабліваю вастрату набывае пытаньне забяспечаньня малодшага концентру школ настаўнікамі.

Існуючыя курсы Менску дадуць толькі 80 чалавек настаўнікаў для малодшых груп. Гэтая лічба, бязумоўна, не забяспечвае патрэбнай колькасьці настаўнікаў.

Падрыхтоўка-ж педагогічнах кадраў за лік комсамольцаў зрываецца. Ужо зараз можна сказаць, што раз-вё-стна, даная ўраіномам д я пасылкі комсамольцаў у пэдвузы і пэдтэхнікумы выканана ня будзе. Ічэйкі не правялі сваё часовае масавае растлумачальнай работы сьрод комсамольцаў з мэтай прыцягненьня іх да вучобы ў пэдвузах і пэдтэхнікумах і зьвішчэньня сьрод рабочай моладзі школьных настрою: „ўсё-роўна з нас педагогаў ня зробіце“.

Усе вышэйпералічаныя факты яскрава сьведчаць нам аб тым, што асноўныя кіруючыя комсамольскія арганізацыі Менску працяваюць луную пасылаць да такога важнага палітычнага мерапрыемства, чым фактычна зрываюць пастановы партыі аб усеагульным навучаньні.

ЦК ЛКСМБ неадкладна патрэбна прыняць рашучыя захады да тых арганізацый, якія яшчэ дагэтуль марудзяць і чакаюць цыркуляраў зверху. Трэба мобілізаваць увагу шырокіх колаў комсамольцаў і працоўнай моладзі, на выкананьне гэтай баявой задачы сьвешнята дню.

Н. Мінін.

ЗА ПРОЛЭТАРСКІЯ КАДРЫ ІНСТРУКТАРОЎ ФІЗКУЛЬТУРЫ

Праходзячы зараз па ўсёй Беларусі самаправерка выкананьня дырэктывы па сацыялістычнаму спорту і заходзячы вобласьці павінна абалавоўваць, разам з астатнімі вучэбнымі пытаньнямі правяркі пераходнага фізкультурнага руху, мобілізацыю ўвагу мас фізкультурнікаў працоўных навакол разгляду праблемы аб падрыхтоўцы пролетарскіх фізкультурных кадраў.

Бяз вырашэньня гэтай задачы ў якім разе немагчыма паспяхова выканаць дырэктыву партыі ўраду аб поўнай перабудове форм і месцаў фізкультурнай работы.

Разьвязаньне гэтай праблемы пачае карэнага пералому ў дзейнасьці саветаў фізкультуры, арганізацыяў Наркамасьветаў, профсаюзаў і грамадзкіх арганізацый Беларусі ў тым напрамку, каб сапраўды забяспечыць усё ўзрастаньне фізкультурнага руху, як у горадах і на фабрыках і заводах, так і на вёсцы — у колгасах, савгасах і прадпрыемствах пролетарскімі інструктарамі ФК.

На гледзячы на праведзены за гэты час пераходныя мерапрыемствы па лініі вышэйшага і акруговых формаў фізкультуры і профсаюзаў падрыхтоўкі кадраў ін-

нэньне ўсебеларускага тэхнікума ФК, правядзеньне цэнтральных, акруговых, куставых курсаў, сэмінарыяў і г. д.) усё-ж праблема фізкультурных кадраў Беларусі намі яшчэ далёка ня выканана.

Ня кажучы ўжо аб колькасьці інструктараў фізкультуры, нас таксама ня можа задаволіць якасьць апошніх. У складзе інструктараў фізкультуры, якіх зараз працуюць у профсаюзных гуртках, навучальных установах і на вёсцы, усё яшчэ невыстарэчальна колькасьць рабочых: з 580 чал век — рабочых 236. Акрамя таго, у складзе інструктараў вельмі нязначная партыяна-комсамольская праслойка, усяго каля 17-18 проц.

Мы маем у інструктарскіх шэрагах сацыяльна-варожых элемэнтаў, (дзяцей былых папоў і жандараў, выхадцаў з дробна-буржуазных партыяна-аганізацый (савалы макар і г. д.), якіх стацьці у баку ад агульнага грамадзка-палітычнага жыцьця і тым часам працягваюць у фізкультурным руху дробна-буржуазную спартыўную ідэалёгію (аполітычнасьць, чэмпіёнства і г. д.) гэтым самым яны прытуляюць палітычную актыўнасьць мас фізкультурнікаў.

Акрамя гэтага, мы таксама ня можам абыйсьці міма таго факту, што частка інструктараў мае надзвычайна нізкую спецыяльную спартыўна-тэхнічную падрыхтоўку, якая значна адстае ад агульных тэмпаў разьвіцьця фізкультурнага руху.

Перад намі ва ўсю шырыню пастае пытаньне аб замацаваньні дасягнутых поспехаў, аб перабудове ўсяго фізкультурнага руху ў аднаведнасьці з дырэктывамі партыі. Каб выканаць гэтую задачу фізкультурныя кадры павінны быць дастаткова ідэйна-палітычна падрыхтаваны.

Асабліва неабходна падкрэсьліць, што ў зьвязку з ліквіднасьцю акруг неабходна ўзмацніць пролетарскімі добра падрыхтаванымі кіраўнікамі фізкультуры раённыя цэнтры, асиродкі кіраўніцтва фізкультурнай работай у раёнах. Неабходна ў бліжэйшы час арганізаваць цэлы шэраг каротка-тэрміновых курсаў, сэмінарыяў на месцах для павышэньня тэарэтычна-практычных ведаў сьрод працуючых зараз інструктараў фізкультуры. Патрэбна ўзмацніць тэмпы па падрыхтоўцы кіраўнікоў-арганізатараў гурткавой і масавай фізкультурнай работай для прадпрыемстваў, колгасаў, праз правядзеньне раённых, гарадзкіх і

куставых курсаў, практыка якіх сябе ў гэтым годзе апраўдала.

У праграму праводзімых курсаў абавязкова патрэбна ўключаць, акрамя спецыяльных пытаньняў па фізкультуры, пытаньні грамадзка-палітычнага характару, з мэтай ўзвышэньня ідэйна-палітычнага ўзроўню інструктараў фізкультуры.

У час самаправеркі фізкультурнай работы патрэбна перагледзець сацыяльны склад фізкультурных кадраў і правесці рашучую частку ад усіх сацыяльна-варожых элемэнтаў.

Асноўнай формай падрыхтоўкі фізкультурных кадраў для Беларусі зьяўляецца тэхнікум фізкультуры, які павінен быць лабараторыяй і ў падрыхтоўцы спецыялістаў, так і ў падрыхтоўцы каштоўнага волянту ва ўсёй фізкультурнай рабоце.

Тэхнікум фізкультуры сваёй работай павінен садзейнічаць і дапамагаць правядзеньню падрыхтоўкі кіраўнікоў-арганізатараў масавай фізкультурнай работы на прадпрыемствах. Правесці гэтую работу патрэбна праз накіроўваньне лепшых студэнтаў для правядзеньня на прадпрыемствах каротка-тэрміновых курсаў, сэмінарыяў і г. д.

Акрамя гэтага, патрэбна па лініі Наркамасьветаў і аднаведных арганізацый у бліжэйшы час разьвязаць пытаньне аб арганізацыі пры тэхнікуме ФК, па прыкладу педагогічных тэхнікумаў, аднагодковых курсаў па фізкультуры, што дасць значную дапамогу ў зьвішчэньні вострай патрэбы ў фізкультурных кадрах.

Зараз пачынаецца работа па ўконтрэкставаньню тэхнікуму фізкультуры на 1930-31 навучальны год. Гэта работа зьяўляецца надзвычайна адказнай. Мы павінны будзем забяспечыць склад студэнтаў тэхнікуму з лепшых рабочых колгаснікаў батракоў, беднякоў.

Улічваючы тое, што ў гэтым годзе прыём будзе даведзены ў 2 разы больш, чым у мінулым, неабходна зараз-жа на месцах распачаць шырокую падрыхтоўчую работу па расьтлумачэньню значэньня тэхнікуму і правядзеньня адбору студэнтаў.

Неабходнай умовай паспяховага разьвязаньня праблемы фізкультурных кадраў зьяўляецца мобілізацыя ўсёй пролетарскай грамадзкіх навакол гэтага пытаньня.

Траскоўскі.

Рыштаванні клічуць кадры

Будаўнічы сезон г. г. яшчэ ня скончыўся, але некаторыя комсамольскія ячэйкі ўжо запусцілі вытворчую працу. Сезоннікі жывуць яшчэ ў надзвычайна дрэнных умовах, што выклікае цяжкасць рабачай сілы. Гаспадарнікі да гэтага часу яшчэ на плявацельскі адносяцца да вылучэння моладзі

Па-бальшавіцку закончыць будаўніцтва!

Забуты вучастак

Надаўна быў праведзен налёт па аб'ектах інтэрнатаў сезоннікаў па горадзе Менску. Гэты налёт ставіў сабе мэтай высветліць, як будаўнічыя арганізацыі абслугоўваюць у культурных і бытавых адносінах сезоннікаў.

Брыгадамі былі выяўлены, што інтэрнат сельскага гаспадарчай выстаўкі ня быў падрыхтаваны для 400 чалавек сезоннікаў, што для іх сустрэчы грамадзянскія арганізацыі і адміністрацыя будаўніцтва таксама не падрыхтаваліся.

Сярод сезоннікаў увесь час нікай політвыхаваўчай і культ. масавай работы не вядзецца. Ладзіцца, п'янка павуе ў інтэрнатах. Ленкутка няма. Такое становішча культмасавай працы значна адбілася на будаўніцтве. Сярод сезоннікаў няма ўдарных брыгад.

Наглядаецца вількае незадавальненне забяспечаннем сезоннікаў. Лароў пры пабудове зусім не забяспечвае рабочых патрэбнымі прадуктамі. Інтэрнат знаходзіцца ў антисанітарным становішчы. Зарплата рабочым выплачваецца несваечасова.

Такое-ж з'явішча наглядаецца і ў ВЖС. Тут інтэрнаты добрыя, але культурнае абслугоўванне пастаўлена зусім дрэнна. Аб ударніцтве і вытворчых планах рабочыя нічога ня ведаюць. Былі выпадкі калі сезоннікі выступалі супроць арганізацыі ўдарных брыгад.

У інтэрнаце „Эльвуд“ рабочы адмовіліся даваць брыгадзе неабходныя весткі. Тут справа пастаўлена зусім дрэнна. Ні партыйныя арганізацыі, ні профсаюз жыццём сезоннікаў ня цікавяцца.

Лепш абстаіць справа ў Менбудзе на пабудове клінікі. Тут праводзіцца сходы, гутаркі аб сацыялізме, аб пазыцыі індустрыялізацыі. Таксама, як і ў іншых інтэрнатах тут слаба пастаўлена масавае праца.

Як вывад, брыгада адзначыла, што грамадзянскія арганізацыі вельмі дрэнна падрыхтавалі да сустрэчы сезоннікаў і не разгарнулі патрэбнай працы, дзякуючы чаму нерабочыя, дробна-буржуазныя настроі эдадзі пусціць свае карэнныя сярод сезоннікаў.

Зараз неабходна выявіць вінаватых у такой працы сярод сезоннікаў і пакуль ня позна палепшыць абслугоўванне іх.

Брыгадзір Б. Вайштэйн.

У аўторак, 12 жніўня, а палове 8-й гадзіны раніцы, у кантору „Чырвонай Змены“ павінны з'явіцца комсамольскія рэдакцыі ўсіх газет. Адтуль усе пойдучы ў колгас „Чырвоная Зорка“ для дапамогі на ўборцы ўраджая.

БЮРО ЯЧЭЙКІ

Сёння, а 6-й гадз не ўвечары

ТЭРМІНОВА ВЫКЛІКАЮЦА У РЭДАКЦЫЮ

НАСТУПНЫЯ Т. Т.:

Гаравой Л., Гэдымтэр, Шыдлоўскі, Варанковіч, Мінкін, Рабчынскі, Гэрцовіч, Навадворскі, Воіновіч Н., Велісон, Ефімаў, Годэр, Протчака, Шыфрын, Даніловіч, Алёша, Сяляпян, Школьнік, Цырлін М., Багдановіч В.

РЭДАКЦЫЯ ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ.

Моладзь—на перадавыя пасты будаўніцтва

(3 усебеларускай нарады прадстаўнікоў моладзі саюзу будаўнічых)

Гэтымі днямі скончыла сваю працу ўсебеларуская нарада прадстаўнікоў моладзі саюзу будаўнічых. На нарадзе былі прайраваны важнейшыя пытанні працы сярод моладзі, як пытанне масава-эканамічнай працы, падрыхтоўкі кадраў, разгортвання далейшага будаўніцтва будучаю.

Нарада разглядала ўдзел комсамолу і моладзі ў сацыялістычным будаўніцтве нашай краіны, у Бараньбе за выкаванне пяцігодкі ў найкарцейшы тэрмін, удзел у сацыялістычным і ударніцтве. Асабліваю ўвагу нарада звярнула на працу сярод сезоннікаў.

Нарада адзначыла, што на ўсіх гэтых пытаннях комсамольскія арганізацыі будаўнічых яшчэ слаба разгарнулі сваю працу і што на гэты вучасак работы трэба будзе ў далейшым звярнуць галоўную ўвагу. У сваёй паставе на гэтым пытанні нарада ўхваліла скліканне ў другой палове жніўня раённыя канферэнцыі моладзі якія падведзюць вынікі працы моладзі ў гэтай галіне і наметыць далейшыя крокі да яе палепшання. На гэтых-жа канферэнцыях паставіць наклады гаспадарніку аб ходзе выканання будаўнічых планаў. Пасля сканэння канферэнцыі склікаць ўсебеларускую канферэнцыю моладзі.

У спрэчках азначалі, што гаспадарнікі нячула адносіцца да прапановы моладзі, што ўсякая ініцыятыва яе вельмі час а душыцца нячулым бюрократычнымі адносінамі гаспадарнікаў.

Другое пытанне—падрыхтоўка кадры і працы будучу. Зарат, калі наша будаўніцтва разгарнулася шпаркім тэмпам, нам неабходна вялікая колькасць кваліфікаваных рабочых. Падрыхтоўка, якая вядзецца зараз, ні ў якім разе ня можа забяспечыць патрэб нашай будаўніцтва. Самым лепшым сродкам падрыхтоўкі кадраў з'яўляецца будучы. Але да гэтага часу нашы будучыя яшчэ не пастаўлены на належную вышыню. Так, у будучы Бельжысаюзу знаходзіцца 50 чалавек, а Менбуду—32. Абедзвюх будаўнічых арганізацыя гэткай колькасць ні ў якім разе ня можа забяспечыць.

Нарада лічыць, што Менбуду і Бельжысаюзу неабходна пашырыць свае будучыя да 150 ч. кожны. Калі гэта будзе немагчыма, дык неабходна паставіць пытанне аб іх злічэнні.

Нарада разглядала пытанне: вылучэнства сярод моладзі. За апошні час адначаны факты калі да вылучэння моладзі асносіліся зусім нядабайна. Так у Гомелі вылучылі маладога рабочага на пасаду. За два месяцы яго паспеў перакінуць шэсць раз з месца на месца. Народа лічыць, што такіх выпадкі з'яўляюцца зусім недапушчальнымі.

Зараз перад усею моладзю і комсамольскімі ячэйкамі будаўнічых ставіцца задача—выканаць паставы ўсебеларускай нарады.

А. Эйг.

Мы б'ем трывогу!

Мы патрабуем ад Менскага АК ЛКСМБ у самым тэрміновым парадку зацікавіцца становішчам інтэрнату навучальна-вытворчых майстэрняў. Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці Сяльдзеўскага і Кучарава за недапушчальна-бяспечнае „кіраўніцтва“ інтэрнатам.

— Органы РСІ, Гарсавет, Комгас—павінны адміць сваё няправільнае рашэнне аб высыленні рабачай моладзі з Інтэрнату на вуліцу

Усе ведаюць, дзе знаходзіцца новы клуб харчавікоў. Але ніхто мабыць ня ведае таго, што тут-жа, пад бокам, прытуліўся інтэрнат вучняў былое навучальна-вытворчае майстэрні.

У гэтым інтэрнаце з 1923 году жывуць у цясноце, брудзе, вільгаце каля 70—80 чалавек., але ніхто не звяртае на гэта ніякай увагі. І вось зараз, калі амаль усе вучні пачалі працаваць на заводах і фабрыках—іх хочучы выкінуць на вуліцу.

—10-го жніўня ўсіх вас высыляем у адміністрацыйным парадку,—завялі прышоўшыя людзі з міліцыі.

І такім чынам, 20 дзв'ячат і каля 60 хлопцаў узрастам ад 15 да 20 год, будуць выкінуты з 4-х брудных, вільготных пакояў на вуліцу.

— Куды ісьці?—плачучы яны.

— Мы ўсе з двіадцятых дамоў. Мы ўсе беспрытульныя. Нас узлілі з вуліцы і вось зараз ішоў на вуліцу голяк.

Загачык навучальна-вытворчае

майстэрні—Сяльдзеўс і і слухаць ня хоча голасу вучняў:

— Ня я высыляю, а міліцыя—спакойна заўважэ Сяльдзеўскі.

Кучараў—былы сэкратар комсамольскай ячэйкі (ячэйка распалася), а зараз выхавалець—толькі і ведае, што пагражаць вучням і лядца.

З-за таго, што гэты самы Кучараў браў з кухні для сваіх гасцей яду, выхаванцы заставаліся галоднымі.

— Зьніму з працы! Выганю з інтэрнату! і г. д.—крычыць „выхавалець“ Кучараў у адказ на справядлівыя пратэсты былых вучняў.

Два месяцы цягнуцца валакіта з памышканьнем. Хадзілі ў Гарсавет, РСІ, Фрунзэўскі РК ЛКСМБ і ўсюды адзіна адказ:

— Ня наша гэта справа. Ідзеце вось туды і туды!.. Куды?!.

З-за такіх адносін да навучальна-вытворчай майстэрні, з-за такога „выхаваньня“, там худзіганьць, б'юцца фіскамі, гуляюць у карты, займаюцца крадзежам, б'юць шыбы, лаюцца, прыстаюць да дзв'ячат.

З-за ўсяго гэтага на рабоце дзв'ячаты плачучы і пытаюць:

— Што рабіць? Як жыць? Дзе дзецца? Дзе найсьці праду?.. Дзе?..

А арганізацыі, а людзі праходзяць міма ўсяго гэтага. І калі пасля такіх адносін да людзей, заўтра з імі што небудзь здарыцца, пачнуць гаварыць аб нячуласці, аб цале чалавека...

Сёння з-за галавацтва кіраўнікоў майстэрняў Сяльдзеўскага і Кучарава будуць выкідаць на вуліцу 50-60 чалавек былых беспрытульных.

Політ-„коугаварот“ зрабіць усебеларускім

17 жніўня раённая арганізацыя Фрунзэўскі выходзіць разам з беспартыйнай моладзю і дарослымі на прапрацоўку рашэнняў XVI і XIII з'ездаў.

Загачы, тыдні два таму назад, ячэйкі распачалі прапрацоўку дакладаў тав. Сталіна на 16-м з'ездзе УсеКП(б) і Гей на XIII з'ездзе КП(б)Б, з такім разлікам, каб на політ-масоўцы кругавароце правярць свае веды, абмяняцца вопытам працы.

Месцам правядзення політ-масоўкі кругавароту абраны сад „Профінтэрн“ куды сабраўшыся ўсе арганізацыі за духае агульны даклад дэлегата 16-га з'езду. Пасля пачнецца правядзенне кругавароту. Парадак кругавароту наступны: разбіўшыся па-парах, удзельнікі кругавароту рухаюцца па крузе, праходзячы праз вароты кругу.

Кожная пара атрымлівае кантрольныя пытанні, на якія яна павінна адказаць. На прапрацоўку атрыманых пытанняў даецца два кругі. Праходзячы па крузе кожную пару правярць політ-кантроль, які мае права падыйсці да любой пары ў сярэдзіне кругу і запытацца адкаву. Пры правільным адкаве політ-кантроль ставіць візу (штамп) і пара, праходзячы зноў праз вароты, атрымлівае новыя пытанні (ўсяго іх 4).

Калі некаторыя пытанні не разумеюць для ўдзельнікаў кругавароту, альбо цяжкі, яны павінны добраахвотна зыйсці ў „аптэку“ і атрымаць даведкі і тлумачэнні, бо політ-кантроль, даведаўшыся, што яны не разумеюць пытаньня і не

хадзілі добраахвотна ў аптэку правіць іх на „губу“. Нарэшце лі хто з сваім таварышом на дзень альбо той дзе яўна няпрыйны тлумачэнні, сатаварышчон адправіць яго ў шпіталь, атрымае неабходную дапамогу.

Каб некаторыя таварышы не маліся гутаркамі аб надвор'і і уставаўліваецца штаб сакрэтных ілія сочаць каб дарэмна трацілі, а гутаркі толькі на кругавароту. Усё тых, хто маецца нустамі размовамі сатаварышчон адсылаць у „казамат“ панаўшы на „губу“ і ў „казамат“ застаюцца там да канца кругавароту, дзе а комендатурай працоўваюць пытанні з'езду.

Пры атрыманні новага таварыш, кожны таварыш атрымае новую пару (справа, тры сьпераду).

Напарадзя падрыхтоўка на заўдзі паказвае, што болей ужо прыступіла да працы яны. Але ёсць і „уроды“. Так, ячэйкі ф-лі „Беларуска“ на дзе скардзіўся, што парт. яны не дае даць для заняткаў, бо не мае цыркуляраў, і прапашае тэрмінаваць кругаварот. Вязу гэта—адзіна, якія не разумеюць вялікай важнасці політ-масоўцы комсамольскай арганізацыі—шчы ў вылучэнні рашэнняў з'езду.

У кругаварот уключаюць усеіх комсамольцаў, якія надышліся на пазыку „Пяцігодка—Уры гады“. Усім падпісаўшыся дадуць выданы адпаведныя запіскі. Пасля кругавароту падрыхтоўка масавыя гульні, фізкультуры і інш.

Кругаварот радыфікаваны. Вопыт гэтага мерапрыемства неабходна перанесці і ў іншыя арганізацыі.

В. Хар

Уборка праходзіць узмацнёным тэм

На мёртвым пунце іць справа сілоав

Плешчаніцы, В. (на тав. ад нашага юнкора).—Уборка джаю па Плешчаніцкаму праходзіць узмацнёным тэм

У 12 колгасах убрана сена—286 га і авімак—216 га. мых павінна быць убрана

Ганебна адстае ад усіх імя Дзяржынскага. Ён убрал 16 га. Наперадзе ідуць „Чырвоная Беларусь“, „1-га імя Будзёнага“ і „Комуна Мал“.

Колгас Сталіна ня мае лямпа на ўборкі. Сэкратар ячэйкі не жадае працаваць гаварачы

— Чаго я буду працаваць мне за маю актыўнасць ня цяжкі.

У сувязі з уборкай уралі колгасах наглядаецца новыя у калектыве. У апошнія дні колгас „Новы Шлях“ уступілі сямі і колгас „Чырвоны Тры“—5 сем'яў.

Ча мёртвым пунце стаіць ва сілосаваньня. Да гэтага ніякага зруху ў сілосным ніцтве няма.

РК ЛКСМБ сыгналь „Чырвоная Змена“ не пацуў ніякіх звестак да звышчэўня значаных на паў газетай—ня прымае.

Гельсін

Ліцыйны рэдакцыя Рэдакцыя

Менскія 2-гадовыя педагог. курсы наведваюць і што заняты на курсы наваюцца 1-га верасня.

Цішка Веры

Менскія 2-гадовыя педагог. курсы наведваюць і што заняты на курсы наваюцца 1-га верасня.